

# Не стыдзясь роднога языка

## Летапіс Прынёмання

18 верасня ДУК «Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага» праводзіць XIV Гродзенскія навуковыя чытанні «Гродзеншчына: 75 гадоў здзяйсненняў».



Фотонасут ілюстрацыйнага характару.

**Літаратары прынеманскага края гатовяцца к праздніку беларускай пісьменнасці в Слоніме. Накануне события корреспондент «Перспективы» беседовала с председателем Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси Людмилой Кебич.**

– Людмила Антоновна, с чем подошел Гродненский союз писателей ко Дню белорусской письменности?

– С разнообразными проектами. Это и новые персональные книги, и вышедший весной шестой номер областного литературного альманаха «На нёманскай хвалі». Наша особая гордость – международные проекты, которые плодотворно реализуются нами как на востоке, так и на западе от наших границ. Обо всем этом мы планируем подробно рассказать в павильоне «Слова пісьменніка» и на других площадках в Слоніме. Лина Богданова и Алексей Якимович выступят в павильонах республиканских книжных издательств «Беларусь», «Народная асвета» и «Пачатковая школа». Пройдут презентации книг и автограф-сессии наших коллег на площадке «Обласная пэчатка» и «Белкнігі». Отличительная особенность праздника в Слоніме в том, что, кроме Союза писателей, на площадках форума свое творчество продемонстрируют Слонимское районное литературное объединение имени Анатолия Иверса и Гродненское городское литературное объединение «Надзея».

– Представьте, пожалуйста, литераторов из Гродненского района.

– В деревне Губинка Гродненского района родилась член СПБ, поэтесса

Людмила Шевченко. Людмила Владимировна – автор множества сборников, лауреат премии имени А.И. Дубко за достижения в сфере культуры и искусства. Пишет для взрослых и детей, на русском и белорусском языках. В Слоніме поедет с презентацией нового сборника поэзии «Солирует жизни струна». В Скиделе живет и работает белорусская поэтесса Тамара Мазур – автор нескольких книг поэзии. Родом из Скиделя и поэт Николай Серов, перу которого принадлежат не просто сборники стихотворений, но увесистые тома философской лирики. В деревне Колбасино Гродненского района вырос и возмужал известный на Гродненщине поэт, прозаик, пародист и буримист Пётр Семинский.

– Востребована ли белорусская книга?

– Белорусская книга востребована. Особенно детская. Часто бывая в школах, писатели Гродненщины слышат от педагогов и школьников просьбы больше писать произведений на родном языке. Но белорусская книга сегодня – это не только литература исключительно на «матчынай мове». Скорее это книга о Беларуси, ее истории, событиях и людях. Это понятие достаточно всеобъемлющее, на разные вкусы и интересы.

– Пару лет назад литераторы горячо обсуждали проблему двуязычия. Как она решилась и как вы сами к этому явлению относитесь?

– Относимся спокойно, с пониманием того, что так сложилось исторически в нашей стране. Писатель имеет право выбрать сам, какой язык ему ближе. Хотя в глубине души я сильно ратую за родной белорусский, и сама принципиально пишу на белорусском, стараюсь при встречах с читателями демонстрировать его красоту, неповторимость и напевность.

– Говорят, сегодня на филологическом факультете самый низкий

проходной балл на кафедре белорусского языка и литературы. Как вы считаете, с чем это связано?

– Причин много, и в первую очередь трудности в будущем с устройством на работу в хорошую школу с хорошей зарплатой. Сегодня в нашем обществе отсутствует белорусская разговорная среда. Выпускники факультета белорусской филологии за четыре года учебы купаются в атмосфере белорускости, любви ко всему родному, народному и национальному, привыкает к мысли о необходимости своего предназначения, важности избранной профессии и миссии, которую он должен выполнить. А потом... Начинаются суровые будни. И разочарования. Многие родители искренне признаются, что для их детей белорусский язык в школе как второй иностранный. Горько...

– Есть ли, на ваш взгляд, будущее у национального языка?

– Я оптимистка и верю, что белорусский язык никогда не исчезнет! С радостью отмечаю, что молодые люди поворачиваются к родным истокам. Все чаще в учебные заведения на встречи с читателями приглашают белорусскоязычных писателей. В школах и гимназиях устраиваются конкурсы чтецов, недели белорусского языка с участием писателей. В феврале проходит цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного языка. Да, безусловно, носителей родного языка маловато, сегодня его хранителями являются пожилые люди в белорусской глубинке, писатели и учителя белорусского языка. Однако позитивные сдвиги подпитывают надежды на лучшее. Что касается писателей нашего областного отделения, то 21 (из 41) пишут только на белорусском языке, 9 человек – только на русском языке, и еще 11 человек на двух языках. А это о чем-то свидетельствует.

Гродненские литераторы на празднике белорусской письменности расскажут о региональных авторах.

Чытанні адбудуцца па адрасе: вул. Замкавая, 20, ДУК «Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага». Пачатак у 11.00.

## Скарбы Пуслоўскіх

Да свята беларускага слова рыхтуюцца не толькі літаратары і бібліятэкары. Работнікі музеяў таксама прадставяць свае скарбы. У другі дзень свята, 1 верасня, супрацоўнікі Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея падрыхтуюць унікальную калекцыю кніжнай спадчыны роду Пуслоўскіх.

– Прадстаўнікі роду Пуслоўскіх былі ўладальнікамі шматлікіх маёнткаў на тэрыторыі сучаснай Брэсцкай і Гродзенскай абласцей, – распавядае Алена Развановіч, загадчыца аддзела рэд-кай кнігі. – У Слоніме яны валодалі маёнткам «Альберцін». У нас у музеі захоўваецца кнігазбор роду Пуслоўскіх, які нам падарыла ў 1927 годзе дачка Вандаліна Пуслоўскага графіня Марта.

Як вядома, беларускія магнаты любілі калекцыяніраваць карціны і кнігі. Бібліятэка роду Пуслоўскіх налічвала каля дзесяці тысяч кніг, якія выдаваліся з XV ст. да пач. XX ст.

У Слоніме супрацоўнікі гісторыка-археалагічнага музея павязуць толькі самыя цікавыя кнігі з гэтага збору, а таксама распавядуць гісторыю роду Пуслоўскіх.

Экспазіцыя пачне працаваць у 14.00 у Слоніміскім краязнаўчым музеі імя І.І.Стаброўскага ў выставачнай зале.

Нагадаем, што ў гэтыя выхадныя ў горадзе над Шчарай пройдзе Дзень беларускага пісьменства. Праграма свята разбіта на два дні. Кароткі яе змест можна знайсці на старонках газеты, больш падрабязна на сайце нашага выдання – rgazeta.by